

**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
СМАРГОНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ

25 - 26 кастрычніка 2018 г.

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Беларусь у полымі Першай сусветнай вайны

(Да 100-годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны) »

Праблемнае поле канферэнцыі:

- айчынная і замежная гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Першай сусветнай вайны;
- палітычная і сацыяльна-эканамічная сітуацыя напярэдадні і ў пачатку Першай сусветнай вайны. Мабілізацыйныя і эвакуацыйныя мерапрыемствы. Праблема бежанства і яе рашэнне;
- баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі (1915-1918 гг.);
- палітычныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў 1914 - 1918 гг.;
- становішча грамадзянскага насельніцтва ва ўмовах вайны;
- вынікі і наступствы вайны для беларускіх зямель;
- мемарыялізацыя памяці аб Першай сусветнай вайне.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

Месца і час правядзення канферэнцыі: **Мінск - Смаргонь, 25 - 26 кастрычніка 2018 г.**

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 жніўня 2018 г., тэксты - да 15 верасня па электроннай пошце: voenhistbel@mail.ru. У заяўцы неабходна ўказаць прозвішча, імя і імя па бацьку дакладчыка, навуковую ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, пасада, назва даклада, паштовы адрас, тэлефон, e-mail.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

- афіцыйныя запрашэнні будуць высланы да 25 верасня 2018 г.;
- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі;
- студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэкст дакладу і водгук навуковага кіраўніка;
- па выніках канферэнцыі плануецца публікацыя зборніка.

Аплата праезду, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючай арганізацыі.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:

Даклад аб'ёмам да 10 старонак адзінарным інтэрвалам, шрыфт Times New Roman; кегль 14. Спасылкі на літаратуру і крыніцы пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Палі: верхняе, ніжняе - 20 мм, левае - 30 мм, правае - 10 мм. Першы радок - справа прозвішча і ініцыялы аўтара, другая - назва ўстановы, трэцяя - загаловак тэксту малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры), праз адзін радок друкуецца тэкст дакладу.

Кантактныя дадзеныя: 220072. г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, каб. 203. Тэлефон для даведак: (+375) 17-284-24-21; факс (+375) 17-284-18-70. Электронная пошта: voenhistbel@mail.ru. Смальянінаў Міхаіл Мітрафанавіч, Трубчык Алена Генадзеўна.